

К. В. Емельянцева

Науч. рук. – В. С. Новак, д-р филол. наук, профессор

ЗИМНИЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ В БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ

Статья посвящена характеристике зимних обычаев и обрядов в Беларуси и Германии. В данной статье рассматриваются отличительные и схожие черты зимней обрядности белорусов и немцев, что важно для постижения сущности зимних праздников, их национальных особенностей.

Зимние обычаи и обряды являются значимой и существенной частью культурно-духовного наследия не только Германии и Беларуси, но и всего мира. С зимними праздниками наступает время, когда семья собирается вместе и укрепляются семейные узы. Сначала рассмотрим зимние обряды и обычаи немецкого народа.

В фольклорной традиции немцев было принято, чтобы в день святого Николая приносил подарки именно такой персонаж, как Христос-младенец, роль которого исполняли представительницы женского пола: «В некоторых местах в роли Христа-младенца выступала девочка или молодая женщина» [1, с. 148].

Важно отметить, что в Германии большое значение уделялось таким новогодним праздникам, как канун Рождества (сочельник) и Новый год. В этот день жители должны были завершить все домашние дела: «В этот день убирают двор и дом, пекут различные булочные изделия, готовят кушанья, украшают елку» [1, с. 148].

Наиболее важным символом Рождества не только в Германии, но и в других странах является новогодняя ель. Фольклористы отмечают, что не всегда хвойное дерево использовалось в качестве рождественского символа: «До появления елки в качестве рождественского дерева дома и хлевы украшали к Новому году зелёными ветками» [1, с. 149].

По мнению многих фольклористов, задолго до использования современной вечнозелёной елки предшествовали ей ветви плодовых деревьев, которые, находясь в воде, распускались и зацветали: «Считали, что пробудившиеся к жизни силы растения перейдут на человека и животных» [1, с. 150].

Важно отметить, что среди немецкого населения довольно популярной была рождественская служба: «Еще в 1930-е годы

в Баварском лесу ежегодно направлялись в полночь к церкви процессии, участники которых были наряжены мифическими персонажами: Иосиф и Мария с ребенком в колыбели, два пастуха и кнехт Руперх; возглавляли процессию ангел и святые Мартин, Николай и Петр» [1, с. 150]. Новый год в Германии – это один из самых весёлых и важных праздников, который побуждает человек изменить образ жизни в будущем году.

Следует отметить, что в немецком фольклоре сохранилось немало уникальных обрядов и связанных с ними примет и поверий. Например, они касаются непосредственно действий участников обрядовой церемонии во время Сильвестровского вечера: «Тот, кто первый вставал из-за стола, первым должен был умереть. Если после еды первым выходил мужчина, то корова должна была отелиться резвым бычком, если женщина – тёлочкой» [1, с. 157].

Молодёжь Германии в Новый год веселилась и праздновала его как с семьёй, так и с друзьями. Гадания в этот новогодний период были важными для молодых людей, стремящихся получить ответы по поводу личной жизни, брака в будущем: «Девушки гадали: нужно зажечь в спальне свечу, поставить на стол миску с водой, мыло и полотенце, а самой, раздевшись, залезть под стол, с ударом полночи должен суженый войти в комнату. Чтобы приворожить парня, которого она любит, девушка должна была в новогоднюю ночь завернуться с головы до пят в белую простыню и так идти в полночь к его дому. По пути она должна рассеять тремя пальцами узкую стежку семян льна от собственного дома до его, в конце пути трижды перевернуться, при этом назвать имя парня и затем быстро вернуться домой» [1, с. 157].

В традиционной культуре немцев специфическими особенностями бытования выделяется праздник трех королей. По мнению немецких исследователей, для жителей празднование этого дня важно, как и других зимних праздников. Как правило, мальчики переодевались в костюмы королей (в «белые балахоны», с коронами на голове») и ходили по домам: «Они изображали трех королей: у одного из них (Балтазара) лицо вымазано сажей и он нес звезду на длинной палке; Каспар и Мельхиор его сопровождали» [1, с. 158].

В знак благодарности за выступления хозяева дома одаривали юношей, а прощание последних сопровождалось следующими словами:

Wir müssen den Stern noch mal herum drehen,

Wir müssen ja heute weiter gehen.

Мы должны звезду еще раз повернуть,

Мы должны ведь сегодня еще дальше идти [1, с. 158].

Что касается зимней календарной обрядности белорусов, то можно констатировать, что, как и у немцев, Рождество в Беларуси – это важный семейный и церковный праздник, празднование которого отличается в разных регионах местными особенностями. Для белорусского Рождества характерно наличие двух разных дат празднования для католического и православного населения: “Мае пастаянную дату правядзення: па праваслаўным календары святкуецца 7 студзеня, па каталіцкім – 25 снежня” [2, с. 52].

Религиозный характер Рождества предусматривает посещение церкви населением, несмотря ни на какие трудности в жизни: “Наведванне царквы (касцёла) было неабходным кампанентам свята, і ва ўсе часы, нават тады, калі прыходзілася пераадольваць вялікія цяжкасці і перашкоды, вяскоўцы імкнуліся паўдзельнічаць у рэлігійных адправах: «Тады цэрквы пабуралі, у трыццаць сядзьмом гаду. Ноччу служылі на Ражаство, баба мая скрозь хадзіла» (Праскоўя Афоніна, 1937 г. н., в. Грабаўка, Гомельскі раён. Зап. А. Боганевай); «Чцілі эта Ражаство Хрыстова, маліліся ноччу. Мама нас васпітывала строга, штоб мы верылі, што Ісус Хрыстос радзіўся і зьвязда васьсіяла» (Ніна Голубева, 1931 г. н., в. Стоўпня, Рагачоўскі раён)” [2, с. 52].

Что касается Нового года (“Васілле”) и щедрого вечера, то они являются кульминацией колядного обрядового комплекса. Канун Нового года в Беларуси в отличие от немецкого называется «щедрый вечер» или «щедрик». В некоторых местах проводились специальные ритуалы, связанные с призывом мороза на ужин. Этот ритуальный диалог имел место во время празднования рождественской, новогодней и крещенской кутьи. В основном ритуал зазывания мороза происходил именно на богатую кутью: “У некаторых лакальных традыцыях асобныя рытуалы, у прыватнасці запрашэнне на куццю прыродных сіл, стыхій, былі прымеркаваны да багатай куцці: «Мароз звалі на багатую куццю, на бедную ня звалі» (Ніна Певень, 1927 г.н., в. Новая Грэбля, Брагінскі раён); «Як эта ўжэ куцьця богата – моліліся ўсе, садзілася ўся сем’я і господар зове Мороза тры разы: “Мороз, мороз, ходзі куцьцеваць, у петровіцу не бываць, бо будам пугамі рубаць”» (Ксенія Купрацэвіч, 1909 г. н., в. Пухавічы, Жыткавіцкі раён. Зап. А. Боганевай); “Перэд Новым годам зовуць: «Мороз, мороз, ходзі куцьцю есці, а на ролью не ідзі, а то вушы обоб’ю»” (Анастасія Астаповіч, 1931 г.н., в. Дуброва, Лельчыцкі раён); «Жонкі звалі деда мороза: “Мороз, мороз, ході до нас кутю есці, а летом не бувай, а пужылам очы поўбівай”». Бо колісь, казалы. пужыло, прывіденія ўсякі было” (Вольга Фіцнер, 1929 г. н., в. Грабяні, Лельчыцкі раён)” [2, с. 54].

Гадания для белорусов, как и для немцев, были важным компонентом в системе колядно-новогодней обрядности. Именно в канун Нового года люди повсеместно хотели узнать, какой будет их судьба в будущем. Некоторые интересные способы гадания были связаны со сновидениями и использованием отдельных предметных атрибутов, например, когда гадали, то ложили гребень под подушку: “Часцей за ўсё для атрымання праудзівай інфармацыі ў сне выкарыстоўвалі грэбень: «Пад падушку клалі грабяшок: “Суждзяны-раждзяны, прыдзі, пакажыся і галоўку прычашыся”. І сьнілась ва сне, прыходзіў» (Валянціна Шаўцова, 1936 г. н., в. Спяпы, Жлобінскі раён); «Дзяўчаты грабяшок клалі, гаварылі: “С кем век векаваць – прыдзі валасы мне часаць”» (Груня Давыдзенка, 1935 г. н., в. Барсукі, Кармянскі раён); «Старыя бабы нас вучылі: калі спаць лажыліся на Стары Новы год, то грабяшка клалі пад галаву і казалі: “Спаць лажуся, прысьніся жаніх нявесьці. Дай, Божа, знаці, з кім у пары спаці”» (Марыя Семіход, 1928 г. н., в. Міхалёўка, Брагінскі раён. Зап. У. Ганчара)” [2, с. 58].

Сам обряд колядования, который сегодня воспринимается как весёлый и занимательный процесс, раньше имел магический характер и включал обход домов и получение подарков от хозяев дома.

Значимым в обряде колядования было наличие костюма и обязательно маски. Среди всех масок особое место занимала маска козы, которая означала плодородие и жизненную энергию: “Маска казы (казла), пантаміміка якой у абрадзе суправаджалася сюжэтна звязанай з ёй каляднай песняй, лічылася асноўным сімвалам пладавітасці і жыццёвай энергіі. «Каза» ў лакальных традыцыях мела розны выгляд. Па сведчанні дарэвалюцыйных этнографаў, у XIX ст. у Мазырскім павеце «казу» рабілі так: з дрэва рабілі галаву з доўгімі рагамі і абшывалі яе кавалкамі старога кажуха. У галаву ўбівалі палку, затым выварочвалі кажух поўсцю наверх, у адзін з рукавоў усоўвалі палку да самай галавы і моцна яе завязвалі. Найбольш бойкі хлопец насіў гэту «казу», і, калі астатнія спявалі, ён залазіў пад кажух, рукамі браўся за палку і варочаў казлінаю галавою” [2, с. 62].

Крещение (6 января) обычно завершало цикл колядных праздников: “Зімовыя калядныя святкаванні на Гомельшчыне завяршаліся Вадохрышчам (Крышчэньне, Крэ(-а)шчэньне, Хрышчэньне). Па праваслаўным календары 19 студзеня адзначаецца Святое Богаяўленне, Хрышчэньне Госпада Бога і Спасіцеля нашага Ісуса Хрыста. Па каталіцкім календары 6 студзеня – урачыстасць Хросту Пана, якую традыцыйна называюць святам Трох каралёў. Галоўныя змястоўныя моманты абраднасці і вераванні гэтага дня вязаны з

сімволікай ачышчальных уласцівасцей святой вады і крыжа, якія перамагаюць і выганяюць нячыстую сілу з жыццёвай прасторы чалавека” [2, с. 99].

На Крещение верующие люди обязательно посещают церковь: “Цэнтральнай падзеяй свята было царкоўнае асвятчэнне вады, што адбывалася як у храмах, так і ў адкрытых вадаёмах: «Ішлі ў цэркву, бацюшка пасьвеціць воду, а мы ўсе воду сьвянцону бралі дадому» (Надзея Швед, 1927 г. н., в. Перарова Млынок, Жыткавіцкі раён)” [2, с. 100].

Согласно церковным традициям, на Крещение обязательно нужно выпить святую воду, иначе, считалось, человек будет уязвимым перед силами зла: “Адпаведна народнаму меркаванню, хрышчэнская вада мела незвычайную ахоўную і прадукавальную моц, магла адганяць злых духаў, папярэджваць насланне ведзьмаў. У гэты святочны дзень сьнеданне пачыналі толькі пасля прыёму асвятчонай вады: «Ваду пасьвецяць, вады сьвечанай каўтанем – тады ясі» (Праскоўя Афоніна, 1937 г. н., в. Грабаўка, Гомельскі раён. Зап. А. Боганевай)” [2, с. 101].

В заключение можно сказать, что в зимней обрядности немецкого и белорусского народов есть и общие черты, и отличительные моменты, которые выявляются на уровне отдельных структурных компонентов колядно-новогодних обрядовых комплексов и связанных с ними примет и поверий.

Список литературы

1 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. – Москва: Наука, 1973. – 352 с.

2 Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: у 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе: у 2 кн. Кн. 1 / Т. В. Валодзіна [і інш.] ; ідэя і агул. рэдагаванне Т. Б. Варфаламеевай. – Мінск: Выш. шк., 2012. – 910 с.